



Што можна і трэба рабіць

Зъмяняюца часы, зъмяняеца палажэнне і магчымасці працы на беларускай адраджэнскай ніве. Тоё, аб чым яшчэ ня так даўно шырока пісалася і гаварылася, абы тым цяпер бесъячней маўчаць. Вось-жа ў новых аbstавінах, на пачатку новага году, кінем вокам на сваю ніву, глянем, што мы можам і што трэба нам рабіць.

Перадусім, што нам Беларусам, грамадзянам Польскага Гаспадарства, залічаным да нацыянальных меншасцяў, дае Канстытуцыя, якая ёсьць праўнай падставай гаспадарственнага, грамадзкага, эканамічнага і культурнага жыцця. Вось-жа абавязуючая цяпер Канстытуцыя кажа:

„Кожны грамадзянін мае права захаваньня свае нацыянальнасці і аховы свае мовы й нацыянальных асаблівасцяў.

Асобныя дзяржаўныя законы забяспечаць меншасцям у Польскім Гаспадарстве поўнае і вольнае разъвіцьцё іх нацыянальных асаблівасцяў”...

„Гаспадарства гварантуе грамадзянам магчымасць развою іхніх вартасцяў асабістых, вольнасці сумлення, слова і арганізацій”.

„Мні паходжанье, ані веравызначанье, ані пол, ані нацыянальнасць ня могуць быць прычынай агранічэння гэтых правоў”.

„Усе жыхары Польскага Гаспадарства маюць права вольнага вызначанья, як публічна, так і прыватна, свае веры і выкананьня правілаў свае рэлігіі ці абраду”...*)

*) Ustawa Konstytucyjna z dnia 23-go kwietnia 1935 r. z uwzględnieniem w tomy pozostałych artykułów z 17.III.1921. Artykuły 109, 5, 7 i 111.

А знача, мы маем права працаць на роднай беларускай культурнай ніве і разъвіваць, узбагачаць яе. І нашым абавязкам ёсьць ісьці наперад, да сонца, тварыць новае культурнае, лепшае жыццё, асабістое і грамадзкае. Ня маем мы, праўда, сваіх культурных і асьветных арганізацій, якія ў працы гэтай мно-га нам памаглі-б. фактічна свая арганізаваная культурная праца ў належным разьмеры і размаху, з незалежных ад нас прычынаў, сяняня бадай-што выключана. Дзеля гэтага трэба шукаць новых дарог, новых спосабаў; іх ужо шмат хто знайшоў, абы іх і мы ўжо ня раз пісалі — гэта шлях саматужніцкае самаасвяты.

У першую чаргу трэба, пры помачы беларускіх лемантароў „Першыя зярніткі” і інш., падзіночна, ці малымі групамі (да 8 асоб) вучыць дзяцей беларускую грамату. Трэба выпісваць беларускія кніжкі і часапісы, уважна іх чытаць і пашыраць, ладзіць супольнае сяброўскае чытаньне кніжак і дыскусіі. Пры помачы кніжак і газет мы пазнаем съвет, здабываєм съявіло, разъвіваемся, можам навучыцца лепш і больш культурна жыць.

Старэйшая моладзь павінна старацца, каб хоць час-ад-часу наладзіць беларускую прадстаўленыне, лекцыю, канцэрт беларускую песні і г. д. Гэта можна зрабіць пры помачы „Пажарнае Ахвотніцкае Стражы”, якая існуе бадай у кожнай вёсцы. Беларускую прадстаўленыне, ці канцэрт, заўсёды дасыць нейкі даход, які можна пусціць на гэтую-ж патрэбную пажарную стражу, або на закуп новых беларускіх кніжак.

Старэйшая моладзь павінна ўжо цікавіцца і эканамічнымі справамі. Трэба знаёміцца з коопэрацией, закладаць беларускія коопэратывы, глядзець каб яны добра праца валі і разъвіваліся, а пры коопэратыве можна ызложыць бібліятэку-читальню.

Нельга забывацца аб тым, што яшчэ ў нас многа ёсьць людзей нясьведамых. Іх трэба ўсьвядаміць, разъясняць ім, што ў іхнім-же і нашым агульным інтэрэсе культурным і эканамічным ёсьць, каб любілі мы адзін другога, свой край, сваю мову, звычаі, песні, каб трymаліся цывёрда свайго, каб не зракаліся свайго беларускага імя.

На гледзячы на непаводжаньні, ня можна забываць аб патрэбе роднае беларуское школы, а ўсьцяж яе дамагацца. Трэба так-же дамагацца роднае мовы. У царкве і касцелі.

У працах гэтых ня можна аглядзіцца аднаму на другога. Кожны павінен быць ініцыятарам — пачынальнікам і арганізаторам! Кожны павінен працаць для сябе, бо бяз нас і для нас могуць зрабіць труну. — Усе няпраўныя і безпадстаўныя перашкоды трэба выцягваць на съявіло, абы іх перадусім трэба пісаць у беларускія рэдакцыі.

Дамаганыні, хоць-бы безрезультатныя, і культурная беларуская праца ўзмацояўваюць беларускі адраджэнскі рух, беларускі цэнтр і прымушаюць сільных гэтага съвету лічыцца з нашымі імкненнямі. Культурная праца, асьвета, коопэрация вядуть нас да лепшай будучыні.

Я. Н.

Немцы аб савецкіх уваружэньях

У афіцыяльным органе нямецкага міністэрства вайны, часапісе „Wehrmacht“ — у нумары за месяц сінегань 1937 г. — паявіўся вельмі цікавы артыкул аб савецкай арміі.

Паводле нямецкіх знаўцаў, каторыя працујуць у рэдакцыі гэнага часапісу, савецкая армія ёсьць вельмі сільнай. У часе супакою мае яна два мільёны жаўнёраў, а ў часе вайны 10 мільёнаў. Пры тым, армія гэта вельмі добра сарганізавана. З савецкай арміяй супрацоўнічаюць розныя поўвайсковыя савецкія арганізацыі, якія маюць 15 мільёнаў саброў, каторыя могуць быць пакліканыя на выпадак вайны ў рады ваюючых. І гэтая вялізарная маса людзей, паводле нямецкіх знаўцаў, таксама быццам добра сарганізаваная.

Савецкая ваенная тактыка прадбачыць перад усім атаку і да яе прытасавана тэхнічна. Ніводнае войска на съвеце — піша „Wehrmacht“ — на мае гэтулькі танкаў, як савецкае. Бадай усе дывізіі на заходзе СССР зматарызаваныя і ўмелы вымуштраваны да наглых удараў. Побач дывізіяў змотарызаваных ёсьць так-жа дасканальная вымуштраваная кавалерыя.

У сучасны мамэнт Саветы маюць 8.000 самалётаў. Толькі ў 1936 г. збудавана 6.000 новых апаратоў, каторыя часткова за-

мянілі старыя самалёты і ўзмоцнілі савецкую паветраную флоту. Калі гэтак хутка далей будзе разбудоўвацца савецкае лятунства, дык у канцы 1938 г. СССР будзе мець каля 15,000 самалётаў. Савецкі лятунскі промысел стаіць быццам вельмі высока.

Гэткі артыкул „Wehrmacht“ выклікаў вялікае ўражанье і ён быццам ёсьць праявай, што нямецкая армія імкнецца да згоды з Саветамі. Артыкул гэты мае быццам быць перасыярогай нямецкіх ваенных знаўцаў тым нацыянал-сацыялістычным палітыкам, якія думаюць аб вайне з СССР.

Так пісалі аб савецкай арміі нямецкія ваенныя знаўцы, і так пасля аб гэтым разважала польская прэса.

Уважаем, што ў ацэне сілы савецкае арміі прапушчаны адзін вельмі важны мамэнт, а іменна: настрой насельніцтва адносна пануючага ладу і пануючай улады. Ня можна забывацца, што савецкая армія — гэта збор людзей розных нацыянальнасцяў. Там апрача расейцаў ёсьць: беларусы, украінцы, грузіны і шмат іншых. Дык ці трэба думаць і пытацца: як будуць ваяваць беларусы, украінцы, грузіны і іншыя, калі іхнія нацыянальныя перакананні, любоў да свайго народу, калі іхнія паэты, пісменнікі, іхняя культура — будуць прасъледаваныя... У такіх мамэн-

Miacielicaj

Viecie vyje, skohlič, płača,
Üjecca, viercicca-vichryć,
To tałochycza, to skača
J śvistam-pośvistam lacić.
Śnieh daje, daje i krucić
Sieje-vieje i pylić, —
Praniasiecca — znoj zamucić
I tumanicca-imhlić.
Viecie-sivier dźmie i duje, —
Ü dźviery, ü vokny b'je, bubnić,
To nad strechami bušuje,
To u kominie budzić.
Śnieh-miacielica šybaje —
To pa šybach šamaścić,
To ū padstrešsy bje-rynaje,
To pa vulicy pylić.
Viecie jenčyć, zavyvaje,
Viercić, krucić i vichryć,
Ściužaj ciśnie i prajmaje
Chaładziečaju, zimić.
Śnieh daje, daje i mucić,
Sieje, sypie i pylić,
Šuhavieja-zamieć krucić,
Ceły sviet ažno kuryć!

UŁAD-INICKI.

тах прасъледаваныя народы будуть думаць аб выключна сваіх нацыянальных спраўах, а бунце, помсьце і г. д. Можа хто скажа, што на гэта ёсьць дысцыпліна. — Праўда, гэта важны мамэнт, аднак трэба памятаваць, што на штыкох доўга ня ўседзіш...

Я—к.

Dr. Jadviha i Stanislaŭ Hrynkiewičy.

Umovy i zahady nieabchodnyja dziela zdaroūja

Adžyūlańie

Čałaviek jeść dziela taho, što hałodny, kab mahčy pracavać. Redka chto dumaje, što maje Jon jeści. Kožny jeść toje, što maje, ci što jamu dali. Kožny z nas žyvie j nia dumajući j nie hadajući, što nia kožnaja ježa dobraya, što kab čałaviek nadta smašna jeū, dy mieū ježu nadta adnastajnuju, dyk nia hledziačy na heta abniaduža-by, moh-by na't ciažka zachvareć, a na't i pamierci. I heta ūsieńka nia dziela taho, što taja strava byla-b niejkaja papsavanaja, ci niešta takoje, a prosta dziela taho, što našaja strava musić mieć svoj asablityj sklad: treba, kab u joj byli roznyja skladovyja častki, jakija nieabchodnyja dziela arhanizmu. U pryrodzie hetki ład i paradak, što nia hledziačy na ūsie klasavyja padzieli ci inšyja sacyjalnyja niehadzi, kožny na't najbiadniejšy čałaviek maje mahčymać zdabyć takuju stravu, jakaja nieabchodnaja dziela jahonaha arhanizmu.

Jakija-ž heta tyja skladovyja častki, biez jakich strava budzie niekarysnaju? U kožnaj stravie, u adnej ū bolšaj, u druhoj u mienšaj kolkaści, budiem pačyć białok, vuhlavody, kłustaśc, vadu, mineralnyja soli i jašče asablityja substancyi h. zv. vitaminy. Kožnaja z henych skladovych častak maje svajo pryznačeńie ū arhanizmie.

Białok — patrebnyj dziela rostu j adbudovy kle-tak čałaviečaha cieła. Kłustaśc daje patrebnejje ciapło i enerhiju arhanizmu; u kłustaści adnačasna lažyć zapasny byccam kapitał arhanizmu; kłustaściu čałaviek adžyūlajecca, kali niama novaha transpartu jady (adtul i pryzkazka „pakul klusty pachudzieje, dyk chudy zdochnie“ — chudy nia mieū z čaho žyć, nia mieū Jon značycza zapasu enerhii). Kłustaśc adnačasna spryčyniajecca da pryožaha vonkavaha vyhľadu čałavieka, jana robić tyja bolš ci mienš zaakruhlenya formy ū ludziej, jakija wielmi važnyja dziela estetyčnaha j harmoničnaha vonkavaha vyhľadu.

Vuhlavody patrebnyja dziela pracy. Pry niedachopie kłustaścia zaūsiody vuhlavody ich zastupimū. Z vuhlavoda biaruć ciahly (muskuły) patrebnuju im enerhiju na toje, kab mahli ściahvaccia j rasiacia hvaccia, a značycza kab čałaviek moh rabić rabotu.

Dyk voś dziela zdaroūja čałavieku patrebnyja ū stravie henyja skladovyja častki. Jak užo my ka-zali, niama takoje vialikaje biady z usim hetym, jak



Зімовая ног

Развітауся з сонцам вечар чорнабровы,
усьміхнуўся ночцы, стаў запальваць зоры;
і рассыпаў пэрлы у прастор блакітны,
заіскрыў агнямі залатыя ніткі.

І з-за лесу, гораў, выплыў ясны месяц
і стаў гаспадарыць над палямі, лесам;
загарэлісь іскры на сънежных раўнінах,
сыпнуліся зоры на лясы, даліны.

І каротка рэха ціха замірае
зорным срэбрам месяц вёскі заливае;
ды крадзеца ціха, каля хат вясковых,
хоча ён паглянуць на голодных, голых.

А мароз сядзіты закрыў лёдам шыбы,
каб ня мог углядацца месяц да сялібы;
як сінеюць дзеци у трухлявай хаце
і як над калыскай ціха плача маци.

П. ГРАНІТ

Зачэпічы, 11.1.1938.

ІДЗЁМ..

Ад вечнай бядоты,
Ад соннае цьмы
Праз пушчы балоты,
Праз нетры ламы —
Да вобліку яснага рання.

Пад гул непагоды
З насунуўшых хмараў
Ідзём пешаходам
Па сонных абшарах —
Новаму Дню на спатканьне.

АРКАДЗЬ ЗАРАНКА

heta mahlo-b prydavacca na pieršy pahlad. Usieńka patrebnaje nam majem u najbolš raspausiudžanych stravach. Białok znachodzicca ū miasie j rybie, u małace, jajkach, chlebie, bulbie. Vuhlavody znachodziacca ū miasie, fruktach, bulbie, jarynach, harosie, fasoli, muce j ū pieršuju čarhu ū chlebie. Soli adžyūčja, z jakich najvažniejšja soli vapny, fosfaru, žaleza, chloru arhanizm maje častkava ū pitnoj vadzie j u roznaj kolkaści ū jarynach.

Usie henyja składovyja častki ū roznych stravach buduć nie ū adnolkavaj kolkaści, dyk dziela hetaha j važna, kab ježa nia byla adnastajnaju a roznjakaku.

Ježa sa stravaū idzie ū stravatraŭčy aparatu, adul u kroū, jakaja raznosić usio patrebnaje pa ciele. Darosłamu čałavieku pry fizycnaj pracy na ədzin dzień patrebny pryzblizna hetulki składowych častak Praduktaū: 130 hramaū biełkavałych materyjaū, 84 hramy kłustaściaū, 404 hramy vuhlavodaū i 25 hramaū adžyūčych solaū.

Aprača nazvanych składowych častak u stravie wielmi važna, kab byli ū joj jašče asablivyja cieły h. zv. vitaminy. Navukovyja dośledy j praktyčnyja spaściarohi pakazali, što čałavieka nia možna prazyví ani adnym tolki čystym białkom, ani vuhlavadami, ani kłustaściu, kali adnačasna ū stravie nia budzie henykh karmavych substancyjaū—vitaminaū.

Jaki ich chimičny sklad, adkul jany biełucca, na jakim šlachu jany vyklikajuć svoj upłyū na čałaviecki arhanizm — dahetul astajecca jašče niažviedanaju sprawaju. Viedajem ədno tolki, što arhanizm nia maje ich u sabie i što jany lučyüş ū arhanizm nikoli doúha ū jom nie astajucca. Dziesia hetaha treba davać biazupynna čałavieku vitaminy sa stravami. Niedachop ich ci poūnaja adsutnaśc vyklikaje spynieńnie rostu ū arhanizmach małych, vaha cieľa mienšaje, prapadaje achvota da jady i mohuć prajavicca roznya chvaroby, prykładam škorbut, beri-beri i h. d.

Chvarobu beri-beri, što vyklikaje kanvulsii i ū kancy paraliž ruk i noh, nahladali ludzi ū Azii. Pryčyna henaje chvaroby byla pačatna nadta ciomnaja. Nahladańnie pakazała, što chvarejuć na beri-beri tyja ludzi, jakija jeli vyklučna, jak heta časta byvaje ū Azii, ryž dobra ačyščany ū novamodnym mlynie, zaviedzienym dziela narodu miascovaha amerykancami. Tyja-ž, što jeli horš ačyščany ryž, nie chvareli. Lohka było dalej užo dahadaccia, što ūsia chitraść u henyh ryžavych votrubach. Kali da ačyščanaha ryżu pačali dadavać krychu votrubaū dyk chvaroba prapadała. Zamiest votrubaū možna było davać droždžaū, na't u najmienšaj kolkaści.

Ahułam usie ziarniaty biaz łupinki nia majuć u sabie vitaminaū.

Z biełaruskaha žyćia

„Narodnaj Krynicu“ vychodić ułady nie pazvolili. Na nowuju sprobu biełarusaū vydavać „Narodnuju Krynicu“ ūłady i siołeta adkazali zabaronaju. Pryčny padany tyja-ž, što i ū prošlum hodzie, što ūžo niechta pieršy dumaje vydavać biełaruskuju hæzeti pad hetkim nazovam. Ad hetaj zaborony padany rekurs u Vilenskaje Vajavodztva.

Uznoū zaniamoh. Ks J. Sie- maškievič, biełaruski paet, jaki apošnim časam pracavau na parafii, uznoū pavažna zaniamoh i vyjechaū ratavać zdarouje ū Zakanane.

Nabaženstvy dla Biełarusaū katalikoū u kaściele sv. Mikałaja ū Vilni, pašla śviatočnaha pieraryvu, pačalisia ūznoū i adbyvajucca, jak zvyčajna, u kožnuju nladzielu i śviata a hadzinie 10-taj.

Biełaruskija kaladki piaje chor pad kiraūnictvam R. Šyrmy, u časie Služby Božaju Pračyścienskim Sabory ū Vilni.

Biełarusy ū Łatvii. 16.I.1938 h. Biełaruski Vučycielski Chaūrus ū Rzyie ładziu viečar prysviačany pamiaci biełarskaha piśmienitnika Vincuk Dunin - Marcinkieviča, ad dnia naradzinaū katoraha ū śniežni miesiacy 1937 h minuła 130 hod. Lekcyju ab V. D.-Marcinkieviču pračytaū hram. M. Dziamidaū. Vystupaū tak-ža hram. S. Sacharaū. Pašla adbylasia harbatka i skoki, Na viečary najbolš było miedzi.

Rezalucyi „Wici“ i „Siewu“

Niadaū ū Varšavie adbylisia ahułyja hadavyja žjezdy deleha-taū najvialikšych arhanizacyjaū polskaje sialanskaje moładzi „Związk Młodzieży Wiejskiej „Wici“ i „Związk Młodej Wsi“, jaki vydaje časapis „Siew“ i dzieła hetaha ahułam „Zw. Mł. Wsi“ nazyvajuć „Siew“.

Jak žjezd „Wici“ tak i „Siewu“ pryniaū vialikija rezalucyi. I „Wici“ i „Siew“ zajavili, što jany stajać na hruncie demakracyi. Cikava adnak, što ani adna, ani drugaja z hetych arhanizacyjaū u svaich rezalucjach ničahusieńka kankret-naha nie skazała ani ab Ukrainach, ani ab Biełarusach. A treba viedać, što Ukraincy i Biełarusy heta najbolšyja likam nacyjanalnyja mienšaści Polskaha Haspadarstva, u jakim ahułam nac. mienšaści stanoviać treciuju jahonuju častku. Niažo-ž ani „Wici“, ani „Siew“ spravaju hetaju nia cikaviaca. Niažo-ž ich nia cikaviać adnosiny ūładaū da nac. mienšaści i nastroi nac. mienšaści da Polskaha Haspadarstva? Cikava...

Да гэлага нумару далучаем „orze-kazy razrachunkowe“ i просім усіх. хто дагэтуль не заплаціў, не адкладна заплаціць падпіску за „Шлях Моладзі“ за 1938 г., бо ў праціўным выпадку высылка ім „Шляху Мол.“ будзе стрымана.

Адм. „Шл. Мол.“

Z žyćia bratnich narodaū

U Litoūcaū

Spynili dziejnaś Lit. T-va sv. Kazimira. Prad novym hodam administracyinyja ūłady spynili dziejnaś Lit. T-va sv. Kazimira. „Kur. Wil.“ pisaū, što stałasia heta za dziejnaś hetaha T-va supiarečnuju z prawam i zahražajuču biaśpiečnaści i publičnamu paradku.

Studencki ściah u muzej. Litoūskija studenty, u žviazku z zabaronaj administracyjnych ūładaū nasić uniform (adnastroj), svoj studencki ściah addali ū muzej.

Revizija ū T-vie «Rytas». 12.I pradstaūniki Vilenskaha Starastva revidaval centralny ūrad litoūskaha praśvietnaha T-va „Rytas“.

Hośc z Kłajpedy. Nadniach adviedaū Vilniu i Varšavu viedamy litoūski piśmienitnik i dziejač Vidunas, jaki stała žyvie ū Kłajpedzie.

U Ukraincaū

20-ja ūhodki abvieščańnia Niezaležnaści Ukrainy. 22.I siol. ukrainskaje hramadzianstva ūračy-sta budzie śviatkawać 20-ja ūhodki abvieščańnia niezaležnaści Ukrainy. Było heta 22.I.1918 h. u Kijevie.

Jubilej «Dila». 14.I.1938 h. minuła 50 hod ad vychadu pieršaje štodiennaje ukrainskaje hazety, katoraja vychodzić i ciapier u Lvovie. Hazeta heta ū žyći Ukraincaū adyhrywała i adyhryvaje vialikuju rol.

Vitamin, zaležna ad taho, jakuju chvarobu vyklikajuć (značycca vyklikaje chvarobu niedachop vitamin), rozna nazyvajucca. Prykładam vitamina, jakaja pamahaje na beri-beri, zaviecca antineurytyčnaju.

Niedachop inšaje vitamin vyklikaje chvarobu škorbutu. Charakterna dziela henaje chvaroby, što na sklizistych pavałokach rotavaje padzi pajaūlajucca puzyrki, pašla hnijuć dziasny, zuby ruchajucca j vypadajuć. Mienš časta nahladajecca hena chvaroba na skury. Vałasy tady vypadajuć, arhanizm robicca mała adpornym na roznya škodnaści. Na ciele pajaūlajucca skuły, badziulki, chvarejuć vočy.

Analohična (padobna) da nazovy vitaminy pro-cineurytyčnaje pry beri-beri, vitamina, jakaja bəronić ad škorbutu zaviecca, prociškorbutavaju. Znachodzicca jana ū ziałonych čaściach raślinau, u fruktach. Z fruktaū maje jaje najbolš u sabie cytryna.

Ab hetaj vitaminie mahčyma što čuu niechta j na našaj vioscy. Raskazvajuć, što na apošnijaj vajnie ū Karpatach, kali nia było zimoju padvozu świežaje stravy i ludzi žyli kanservami i sucharami, dyk časta ūžo pašla dwoch tydniaū pačynali ludzi chva reć na škorbut. Inšym razam možna było pačuć, što daňniej, kali padarož u Ameryku tryvala daúzej, dyk pad kaniec darohi ludzi pačynali plavać kryvioju z napuchšych i balučych dziasnaū. Dy što kazać

daloka. Staryja ludzi j ū nas mo' jašče pomniać, što nadta pabožnyja, chochuć sušyć u poście, jeli vyklučna chleb z vadoju dy jašče krychli bobu z harocham. Kala Vialikadnia ū tych ludziej možna było bačyć usie nadta charakternyja prajavv škorbutu.

Z henych prykładaū bačym, što ad škorbutu nie ratuje chleb z votrubami. A chvarejuć na jaho ludzi ū takuju paru, kali niama zialonaha ū ježy. Zatoje pamahaje sok z jahadaū ci tak z jakoje harodniny. Pakazvaje heta na toje, što vitamina prociškorbutovaja, inakš na jaje kažuć „vitamina C“, raspuskajecca ū vadzie.

Aprača henych džvioch vitaminaū jość i inšyja. Adna z ich vyklikaje rost małych arhanizmaū, choć nadta patrebnaja j daroslym. Vystup-je jana ū džvioch formach. Adna forma, h. zv. vitamina A, raspuskajecca ū kłustaściach, jość jana ū świeżym maśle, alejach (u šale jaje niama) i vitamina B, jakaja raspuskajecca ū vadzie i ū vialikaj kolkaści znachodzicca ū raślinach, puskaučych rastki. Z vyšejskazanaha kožny bačyć, što najbolš vitaminaū jość u raślinach. Zrazumiela dziela hetaha, što nikoli nia budzie zamała harodniny ū ježy ludziej, asabliva małych ci darastajučych dziaciej. Usie tyja małych dzieci z kryvymi nožkami, vialikimi trybuškami buduć jarkimi prykładami niedachopu vitaminaū.

(d. b.)

Зіма...

Зямлю накрила і — пануе!
У снягох пахілья касулі сонца затапіла...
Цяпер зямля — халодная магіла,
а неба — неба сльоз ня бачыць—стогнаў не пачуе!
Дзе-ж людзі?

Ці жывуць — хто ведае...

I блудзіць
над полем пусты вецер... Болі тушыць —
каб не схапіліся, ня кінуліся ў неба,
не затраслы зямлёй!...

I стомленыя души
цярпеньнем кормяца — гаротным, цяжкім хлебам.
I многа, многа трэба рук магутна-цьвёрдых,
каб ледзянія крыгі разламаць —
I многа трэба сэрцаў палынных,
каб съюжу-ноч прасъветліць і сагрэць...каб жыць!

А, БЯРОЗКА.

Ад каго паходзіць наша хатная жыгёла

Мы ў гаспадарцы гадуем: ко-
ні, каровы, авечкі, козы, сыві-
ні. Пададзём тут у вышэй па-
дадзеным парадку радавод на-
шай жывёлы.

Конь. Наш конік мае вельмі далёкі радавод. Калісьці, у глыбокай старадаўніцы гадаваўся ён дзіка на съяпох Азіі. У дзістарычныя часы прысвоілі яго плямёны (належачыя да группы Сцытаў ці Скіфаў), ад каторых навучыліся асвойваць плямёны Заходній Азіі, належачыя да группы Армян (нешта каля 3:тысяч гадоў да Нар. Хрыста), а ад Армян на пачатку 2000 гадоў да Хрыста перайшла гадоўля коніка Бабілёніі, з Бабілёніі да Эгіпту, а стуль потым і да нас праз іншыя руки. Дасьледаваў гісторыю гэтага каня вучоны Антоніус. Конік гэты ў навуцы назы-

ваецца тарпан. Конь гэта малы. У клубе мае ўсяго нейкіх 133 см. Масыць дзікая, збліжаная да колеру поля, стэпу. Праз увесну хрыбёт цягнецца характэрная цёмная паласа. У стане дзікім гадаваўся ѹшчэ ў Рәсеi да 1866 году. Наступнікі яго асталіся на Беларусі, Літве, Украіне, Румыніi, Альбаніi, Югаславіi і Грэцыi. Коні пэрскія таксама паходзяць ад торпана, але дзякуючы штучнай гадоўлі чалавека яны ўжо шмат зъмяніліся. Пэрсы падра-
соўвалі іх (дамешвалі заводнай ці расавай крыві) на працягу блізу 2,500 гадоў. Ад пэрскіх коняў выйшлі арабскія коні. Арабскія коні лічача аднымі з най-
больш шляхотных коняў, маюць яны адну характэрную прымету —
хутка і доўга бягучы. Есць яшчэ ангельскія коні вельмі шля-

хотныя, але яны адзначаюцца хуткім бегам на кароткі час. Наш конь таксама мае свае дадатнія бакі. Ён ёсьць невялічкі, але вельмі вытрымальны. Зъесьць ён і горшую пашу але ад работы не адкажыцца. У часе вайны Немцы маглі пераканацца аб вартасцях нашага каня. Іх цяжкія артылерыйскія коні не маглі так спрапоцца ў нашых балоцістых мясцох, як нашы коні, малыя, рухлівыя, вытрымальныя. Таму Немцы і назвалі нашага каня пан-фэрд (фэрд — панамецкую кань).

Апрача малых коняў, якія, праўду кажучы, у нас пераважаюць, маем мы таксама коні цяжкія. Называюцца яны ў навуцы — халоднакрывастыя. Халоднакрывастыя коні гадуюцца пераважна на Заходзе Эўропы. Да найлепшых залічаюцца ангельскія шайры, бэльгійскія фляманды, французскія пэршэронаны і расейскія біцюгі. Паміж гэтymi двумя формамі найменшай і найбольшай ёсьць некалькі дзесяткаў рас.

Карова. Ёсьць дзве выходныя формы агулам усіх кароў: тур і кароткарогая цэнная карова. Ад тура паходзяць усе нашы высокамалочныя расы, ад короткарогай нашы каровы простыя.

Авечка. У нашым краі пашыраныя „верасавыя“ авечкі. Паходзяць яны, паводле вучоных, ад муфлена, які цяпер жыве толькі на астравох: Корсіка і Сардинія. Калісьці быў і ў Сярэдній Эўропе, але загінуў.

Каза. Козы нашы ёсьць патомкамі дзікай формы казы, «кая

Мікалай Караленка

Беларускі Загранічны Архіў у Празе

У чэскай Празе, напрочіу „Граду“ (замку) — сялібы Прэзыдэнта Рэспублікі, знаходзіцца стары, бо ўжо ад часу яго залажэння мінае больш як 350 гадоў, г. зв. Тосканскі Палац. Але для нас беларусаў ня столькі ён цікавы сваёй архітэктурай, ці гістарычнай мінуўшчынай, колькі тым, што знаходзіцца там „Беларускі Загранічны Архіў.“

І дзіўная рэч, хоць архіў той ёсьць шырака папулярны ня толькі ў Эўропе, але і ў Амерыцы, дык аднак-жа сярод беларусаў, жывучых у межах Польскага Гаспадарства, мала аб ім хто ведае. Дзеля гэтага думаю, што варта зазнаёміць шырэйшыя кругі нашага грамадзянства з мэтамі гэтага архіву, ягонымі працамі і зъместам.

Архіў гэты існуе ад 1928 г., а заснованы ён быў беларускай эміграцыяй. Знаходзіцца ён пад прэзідэнтствам Міністэрства Загранічных Справаў Чэхаславацкай Рэспублікі. Ініцыятарам і 1-шым за-

гадчыкам яго быў праф. Мікалай Вяршынін (†1934г.), нэстар беларускай эмігранцкай калёніі ў Празе Чэскай. Пасля съмерці праф. Вяршыніна загадчыкам Архіву стаўся другі беларус, д-р Тамаш Грыб. Мэтай архіву ёсьць зъбіраныне і пераходзяньне друкаваных, а таксама і рукапісных матарыяляў з гісторыі беларускага вызвольна-адраджэнскага руху, інакш гаворачы, гэтэ ёсьць архіў вызвольнага змагання беларускага народу. Цэлы архіў мае чатыры галоўныя аддзелы.

Першы, гэта найбагацейшы аддзел дакументаў, які цяпер налічывае ўжо 15.000 пазыцыяў. Чаго там няма! І архіўныя матарыялы Ўраду Беларускай Народнай Рэспублікі, так-же дыпломатычных місіяў ураду Б. Н. Р., і розныя рукапісныя памятнікі, успаміны беларускіх дзеячоў, іхнія аўтобіографіі і карэспандэнцыі, архівы беларускіх арганізацый, установаў, палітычных партыяў і г.п.

Другі аддзел гэта бібліятэка беларусазнаўства — беларускія выданыя або Беларусі ў іншых мовах. Аддзел гэты рэпрэзэнтуеца можа за бедна, але тут віна нас самых. Больш як скромны бюджет Беларускага Загранічнага Архіву не дазва-



Не падарозе.

Наваградчына. У Наваградку ў кожны панядзелак і чацьвер адбываецца кірмаш. Калі зъяўляюцца ў места сяляне, тады быццам з неба зъяўляюцца нейкія чужбыя па духу і выглядзе нам людзі, апранутыя ў добрыя польты, каплюшы і рукавічкі і на цэлае горла крычаць: „Обыватэлю, не купуй у жыда“ і яшчэ мацней шыя слова. Але нашыя сяляне добра ведаюць, каму патрэбны

ў навуцы называецца *capra prisa*. Чэрні гэтайказы знайшлі ў раскопках каля Кракава і ў Усходній Галіччыне.

Свінія. Ёсьць троі выходныя формы свініні: Дзік сярэдня-эўрапейскі, дзік берагоў Міжземнага мора і дзік Азіі. Ад гэтых форм пайшлі нашыя свініні. У нас, у бяднейшых ваколіцах гадуенца пераважна простая свінія, якая збліжана трохі да дзіка сярэдня-эўрапейскага. Свініні гэтыя вялікія і плодныя. Свініні азіяцкія затое хутка дасьпываюць і хутка ўкормліваюцца. Таму і наступіла скрыжаваньне гэтых форм. — Цяпер шмат дзе ўжо ёсьць у гадоўлі у нас прадукт гэтага крыжаваньня. Адрозніш іх можна ад простых свініні па тым, што маюць карацейшыя ногі, мякчэйшую шчаціну і даволі белую скру.

П. З.

байкот і сабатаж, дык не зъяўляюць увагі на чистую вонратку агітатарам. — Крычыць, няхай сабе крычыць, забаліць горла, дык перастане, а мы будзем рабіць сваё! — гавораць сяляне. Сяляне знаюць ужо, што проціўжыдоўскія выступленыні ніякай карысці Беларускаму Народу не прынесьць, хіба толькі шкоду. Дык кіньце паночкі, няварта марозам узімку горла марозіць, а то можна і прастудзіцца... А нам з вами не падарозе. *Люка.*

Zialonki chočuć svajho!

v. Zialonki, Łyntupska pav. Na vioscy adčuvajecca vialikaja patreba biełaruskaje arhanizacyi, jakaja nas lučyla-b i byla žviazana z patrebami našaha žycia. Da takich arhanizacyja naša moładž i starejšya achvotna zapisalisia-b i pašla ü ich pracavali-b. Naša vioska davoli śviedamaja. Apošnimi hadami moładž sarhanizavała razam z starejšymi „Pažarnuju Straž“, katoraja 9 studnia siol. ładziła biełaruska-polskaje pradstaüleńnie. Stavili biełaruskuju kamedyju „Mikitaū łapać.“ Pradstaüleńnie ahułam udałosia. Prykra tolki było hladzieć na mnohopadpitych. Arhanizataram pradstaüleńnia ūsie ščyra ūdziačnyja. Pažadana było-b, kab biełaruskija pjesy byli adyhryvanyja čaściej, tolki kab biez harełki. Zialonki.

Што тубаць?

— Найбольшай сэнсацыяй апошніх дзён у палітычным жыцці Польшчы была зъмена павадыроў „ОЗН“ („Обозу Зедночэна Народовэго“). Да сюльешні павадыр гэтай партыі палк. Коц падаўся ў адстаўку, ягонае ж месца заняў ген. Ст. Скварчынскі. Ходзяць чуткі, што „ОЗН“ пойдзе быццам больш на лева.

— Пад Тэрэзлем у Гішпаніі перамаглі ўрадаўцы, яны адабрали ў паўстанцаў цэлае места Тэрэзль, якое зъяўляеца важным ваенным пунктам і калі яго йдзе далей заўзятая барацьба. — Былы старшыня баскійскага ўраду заявіў у Парыжы, што ген. Франко сыстэматычна йдзе да зыністажэння баскійской моладзі і дзеля гэтага засудзілі паўстанцы на съмерць 1000 маладых баскаў. Ад съмерці выратаваў гэных баскаў гішпанскі ўрад, які загразіў, што расстряляе гэтулькі-ж паўстанціх пленьнікаў. З гэтай прычыны прысуд ня выкананы і вядуцца гутаркі абвімене вязняў.

— Японія далей займае Кітай і сарвала ўжо дыплёматычныя зносіны з кітайскім урадам Чан-Кай-Шэка, каторы падгатаўляе контратаку супроты Японцаў.

— Італія прыгалублівае да сябе Аўстрыю і Мадзярчыну і ў гэтай справе адбылася ў Будапешце канфэрэнцыя прадстаўнікоў гэтых гаспадарстваў. Італія хоча таксама прыцягнуць да сябе Румынію, якая ўзыходзіла на фашыстаўскі шлях і граміць

ляе на куплянъне кніжак, а ахварнасць нашага грамадзянства і што дзіўней, з цэнтраў беларускай выдавецкай працы (Менск, Вільня), ёсьць, трэба прызнацца, вельмі малая.

Трэці аддзел архіву, гэта аддзел пэрыядычных выданьняў — часапісы, газеты, аднаднёўкі і адозвы. Адных толькі назоваў розных беларускіх газетаў, камплекты каторых знаходзяцца ў Архіве — ёсьць 214. Але і тут аб'яўляецца нястача „грамадзкага інстынкту“ нашых выдаўцоў і рэдактараў, бо як мне расказываў загадчык Архіву, гр. д-р Грыб, прышлюць першы, другі нумар, пасля перарыў, і зноў падашлюць дзесяты нумар, або і зусім больш ня прысылаюць.

Чацьверты аддзел Архіву, гэта беларусская бібліографія — гістарычная бібліографія і картатэка з ўсіх пытаньняў беларусазнаўства. Цяпер лічыць яна каля 12,000 пазыцый. І тут помач беларускага грамадзянства ў зьбіраньні бібліографічных матарыялаў ёсьць вельмі пажаданай.

Беларускім Загранічным Архівам шкавяцца вучоныя розных нацыянальнасцяў і спэцыяльнасцяў, як гісторыкі, соцыёлёгі, філёлёгі і г. п.

На раз бывала, што знаходзілі яны цікавыя і рэвэляцыйныя рэчы, як гэта напр. было нядаўна з адным англійскім вучоным, соцыёлёгам, каторы займаецца дасьледжуваннем сялянскіх рухаў у Эўропе і які знайшоў у гэтых архіве вельмі рэвэляцыйныя і арыгінальныя матарыялы адносна гэтых рухаў на Беларусі.

Можна было-б напісаць яшчэ шмат цікавых рэчаў аб працы ў архіве, урэшце падчыркнуць важнае значэнне, якое ён мае для нас і якую роль можа, а напэўна і адыграе ў будучыні, але думаю, што і без вялікіх паясьненіяў кожны з нас гэта разумее. Кончы сваю зацемку аб архіве і хадзей-бы толькі яшчэ зъяўрнуцца да ўсіх братоў беларусаў з заклікам ад сябе (думаю, што кіраўніцтва Архіву ня будзе за гэта злавацца) — памагайма ў зъбіраньні матарыялаў Беларускаму Загранічнаму Архіву!

Апрэс гэтага Архіву: *Bělorusky Zahraniční Archiv v Praze IV, Loretánské nám 102. ČSR.*

Прага, 2.XI.37 г.



цяпер у першую чаргу Жыдоў.— Гэтым Мусоліні хоча аслабіць Малую Альтанту (саюз Румыніі, Чэхаславаччыны і Югаславіі). З другой стараны Малую Альтанту хочаць разбіць Немцы,—яны цягнуць да сябе, падобна як і Італія, Югаславію. Выявілася гэта асабліва ў часе пaeздкі югаславянскага прэм'ера Стадіновіча ў Бэрлін, у мін. тыдні. Як бачым, атака Італіі і Нямеччыны ськіраваная супроць Чэхаславаччыны.

— 12.I. сёл. у Москве пачаліся паседжаньні савецкага парламанту—„Верховнага Совета.” Прад парламантам гэтым адбылася часткавая зъмена складу савецкага ўраду, на чале якога стаіць Молатаў. Кірунак ураду, ясна, не зъмяніўся. Ён ідзе далей па камуністычна-сталінскай лініі расейскага цэнтралізму і пяршынства.

— Камуністы, ня могуцы далей зносіць няпрыхільнае для сябе палітыкі ўраду радыкала Шотана ў Францыі, прычыніліся да таго, што ўрад гэты падаўся ў адстаўку. Новы ўрад стварыў той-жа Шотан. Для камуністаў будзе аднак ён, здаецца, яшчэ больш няпрыхільны, як ранейшы ўрад. Народнаму фронту ў Францыі такім чынам пагражае аканчальны разрыў, бо камуністаў, як радыкалы, так і сацыялісты адсоўваюць ад сябе, закідваючы ім, што яны слухаюць прыказаў з заграніцы (з Москвы).

jn.

Jaščе ab kulturnaści i etycy ks. V. Hadleūskaha

U № 1 sioleta „Biełaruskaha Frontu” jahony redaktars ks. V. Hadleūski, dalej нападае на „Šlach Moładzi” prypisvajučy biełaruskaj moładzi niakulturnaś u viadzieńni palemiki i palityčnuju niaśpiełaśc. Ks. Hadleūski hetym choča zakryć svaje ūžo nia tolki słovy i sposoby, jakija sapraudy niekulturnyja i hrubijanskija, ale i hramadzkuju svaju nieetyčnaśc da nas i svaju palityčnuju pieraśpielaśc. Bo jak-žaž inakš nazvač jahonyja ilžyvyja i vulharnyja napady na „Šl. Moł.”? Heta, paūtarajem, sapraudy presavy bandytyzm, jaki ū „B. Front” uvioū raspolitykavany, palityčna biezhramatny probaršč Hadleūski. — Cikava, čyja heta ruka kiruje ūsimi napadami „Biel. Frontu” na tych, što pracujuć na biełaruskaj kulturnaj nivie?..

Spynieňnie Biełaruskaha Nacyjanalnaha Kamitetu ū Vilni i revizii ū biełarskich redakcyjach i ustānovach.

15.I.1938 h. Starasta m. Vilni spyniū dziejnaśc Biełaruskaha Nacyjanalnaha Kamitetu. U tym-ža dniu ad 13 da 16 hadziny byla praviedziena revizija ū pamieškańi na Zavalnaj 1: u Biełaruskim Nac. Kamitecie, u red. J. Paźniaka, u redakcyjach: „Chryścijanskaja Dumka”, „Samopomač”, „Šlach Moładzi”, „Kałośsie”, „Wiadomości Białoruskie”, Drukarni im. Skaryny i ū Biel. Kniharni „Panonia”. U tym-ža časie adbyvalisia revizii ū redakcyjach „Letapisu”, „Biel. Borci”, u siabrou red. kalehijaū hetych časapisaū, hram. Ryhora Šyrmy i Mikałaja Manceviča. Akramia taho ad hadz. 14 da 21 byla zroblena dakładnaja revizija ū pamieškańi staršyni Biełaruskaha Nacyjanalnaha Kamitetu inž. A. Klimoviča. Pry revizii zabrany niekatoryja rukapisy, pišmy i druki, a ū inž. Ad. Klimoviča zabrana tak-ža pryvatnaja mašynka da pisańnia—mały «Remington».

U ks. V. Hadleūskaha i „Biełaruskim Froncie” revizii nie bylo...

Zahad i matyvy spynieňnia Biełaruskaha Nac. Kamitetu

Starosta Grodzki Wileński
L. Dz. B—91/38.

Kopija.
Wilno, dn. 15.I.1938 r.

Do Zarządu Białoruskiego Komitetu Narodowego w Wilnie

DECYZJA GŁÓWNA

w sprawie zawieszenia działalności „Białoruskiego Komitetu Narodowego w Wilnie”

Na podstawie art. 72 Rozp. Prezydenta R. P. z dn. 22.III.1928 r. o postępowaniu administracyjnym (Dz. Ustaw R. P. № 36, poz. 341) oraz art. 16 i 61 Rozp. Prez. R. P. z dn. 27.X.1932 r. o prawie o stowarzyszeniach (Dz. Ustaw R. P. № 94 poz. 808)

zawieszam działalność

„Białoruskiego Komitetu Narodowego w Wilnie,” gdyż, jak stwierdzono, wykracza ona przeciwko obowiązującemu prawu oraz zagraża bezpieczeństwu, spokojowi i porządkowi publicznemu.

Uzasadnienie:

Ze zgromadzonych materiałów dowodowych wynika, że działalność istniejącego w Wilnie od 1918 r. Białoruskiego Komitetu Narodowego skierowana została przeciwko interesowi publicznemu oraz sile obronnej i całości granic Państwa. W szczególności stwierdzono, że Bial. Komitet Narodowy w Wilnie:

1. dąży do zrealizowania założen t. zw. manifestu mińskiego z dn. 25.III.1918 r., a więc stworzenia samodzielnego państwa białoruskiego w drodze oderwania od Rzeczypospolitej Polskiej części ziem północno-wschodnich, co zresztą podkreśla wyraźnie jego oficjalny regulamin;

2. w swej akcji propagandowej kwestionuje prawa suwerenne Państwa Polskiego na obszary wspomnianych ziem;

3. współpracuje z czynnikami zagranicznymi na niekorzyść Polski;

4. współdziałał i współdziała nadal z organizacjami wywrotowymi.

Na podstawie art. 75 ust. 3 Rozp. Prezydenta R. P. o postępowaniu administracyjnym nie padaję bliższych i szczegółowych motywów powyższej decyzji, gdyż przemawia przeciwko temu ważny interes państgowy.

Do prowadzenia spraw niezbędnych, związanych z majątkiem Komitetu, zgodnie z art. 25 prawa o stowarzyszeniach wyznaczam kuratora w osobie p. Michała Bielatko.

Od decyzji niniejszej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wileńskiego za moim pośrednictwem w ciągu 14 dni od daty doręczenia.

p. o. STAROSTA GRODKI
— J. Czernichowski

USMACYNA

...ki hrošau prakuryli kurcy ū Vilensčynie. Padličana, što za pieršyja 3 kvartały 1937 hodu, u Vilenskim vajavodztwie skurana tytunu na 8,905,778 zł., z čaho na Vilniu pypadaje 4,835,391 zł. Na pravincy najbolš prakurana kala Hlybokaha, a najmienš kala Dzisny. — Jak bačym, na biezpatrebneje i škodnaje kureńnie vydajuć u nas ludzi ahamadnyja sumy. Cikava, kolki hetyja-ž ludzi vydajuć na knički i hazety, katoryja čałavieku sapraūdy patrebnyja i karysnyja?

Maroz zatrymaū elektryčnyja ciahniki. Vialikija marazy, jakija nia tak daūno naviedali naš kraj, a taksama i Varšavu, pryčniliśia da taho, što na varšaūskim zelektryfikavanym čyhunačnym vužle papsavalisia i astanavilisia elektryčnyja ciahnikami, jakija musieli być zamienieny ciahnikami paravymi. Heta vyklikala zrazumiely vodhuk u presie i siarod polskaha hramadzianstva...

Paviesili 8 čałaviek. U 1937 hodzie ū Polščy paviesili za kryminalnyja praviny 8 čałaviek.

75 pavierchaū. U Zl. Štatach Paūnoč. Ameryki ū m. Čikaho budujuć dom vyšnioj 375 metraū, jaki budzie mieć 75 pavierchaū (etažou — pięter). U tych-ža Zl. Št. P. Ameryki budujecca tavarny dom u katorym budzie 81 pavierchaū, a vyšnia jahod budzie 283 metr. Dahetul najwyżejšaj budoūlaj na świecie byla wieża Eiffela ū Paryžy (Francyja), vyšnia jakoj — 300 metraū. Najwyżejšym-ža domam na świecie dahetul byu dom Reynold Tower u Nju-Jorku (Zl. Štaty P. Ameryki). Majejon 67 pavierchaū, vyšnia-ž jahod 246 metraū.

U Estonii praviali ūžo ziamielnuju reformu. 1.1.38 u Estonii zakončili pracu zviazanuju z praviadzieńiem ziamielnaju reformy, u časie jakoje bolšja dvary razdzieleny na 910 tysiač sialanskich haspadarak. Kali heta staniecca ū nas?..

„Biazbožnickaja Liha Narodaū“. U 1938 h. u Maskvie pastanoūlena saranizavać vialiki mižnarodny „naučny“ aboz — īahier dla moladzi 48 nacyjanalnašciaū. Kolkaś učašnikaū maju sihać da 1.500 asob. Aboz ci kurs hety maju nazivacca „Biazbožnickaja Liha Narodaū“.

Praktyčnyja rady.

Dahladajma ptušak. Zimovyja chālady ūsim dajucca ū znaki. Ad ich mnoha cierpiac i ptuški, jakich šniahi pazbaūlajec pažvy, a marazy marožiac. Tymčasam ptuški heta našja sajužniči ū zmahańi z roznymi čarviakami-škodnikami našych sadoū. Dyk dahladajma ptušak, budujma im skrynki dla hniozdaū i padkormlivajma ich u čas vialikich marazoū i zaviejaū.

Jak chavać bulbu ad marozu. Viečni časta zimoju viazuć z vioski ū mesta bulbu na prodaž byvajuć vypadki, što bulba mierźnie. Kab hetaha nia bylo treba miaški z bulbaju dobra nakryć salomaj, a navierch salomy pałažyć mokry miašok, abo pošciklu. Hetki miašok ci pošcikla chutka zamierzajuć i tady nie prapuskajuć praz siabie choladu.

„Шлях Моладзі“ rēdaguje Рэдакцыйная Калегія. Друкуецца ў Беларускай Друкарні ім. Фр. Скарыны ў Вільні (Завальна 1-2) коштам працы: Я. Багдановіча, Я. Найдзюка і А. Шутовіча.

Адрис рэдакцыі і адміністрацыі: Вільня, Завальна вуліца № 1—2 (Wilno, Zawalna 1—2). „ШЛЯХ МОЛАДЗІ“ выходзіць два разы ў месяц: 5 і 20. Падпіска на год 2 зл. і 50 гр., на паўгода 1 зл. 50 гр., на 3 мес.—75 гр. Ціна аднаго экзэмпляра 15 грошаў. — Заграніцу ўдвай даражэй. — Нумар картатэкі „przekazu rozrachunkowego“ 59..

Выдавец: „БЕЛПРЭС“.

Z vydavieckaj nivy

„Zlučenie“. Pad takim nazovam siolata ū Varšavie vydavieckta ūschodniaje misii AA. Jezuitaū pačalo vydavać bielaruski miesiačny relihijny časapis, jaki da 1936 h. vychodzil u Vilni p. n. „Da Zluchėn'ja“, a praz ceły 1937 h. byu spynieny. Redaktarami hetaha časapisu žjaūlajucca: a. Anton Niemancevič—bielaruski unijacki duchownik z Zakanu AA. Jezuitaū i viedamy polski katalicki publicyst ks. Jan Urban — taksama jezuit. Takim čynam, nia hledziač na toje, što čas. „Zlučenie“ vychodzie īacinkaj i choc jahod mova bielarskaja kulhaje, unijackaja akcyja ūzmocnicca.

Pry hetym chočam adciemić dziūnuju žjavu. — Bielarusy ū bolšaci pravašlaūnyja. Katalikou-īacinkau daloka mienš, jašče mienš jośc unijataū — katalikou uschodniaha abradu. Tymčasam bielarusy kataliki majuć zdaūna svoj relihijny časapis. Majuć taksama hetki časapis, jak bačym, i unijaty, majuć svoj bielarskij časapis navat metadysty, katoryja nia tak daūno pačali pracavać siarod bielarsau, a bielarskaha pravašlaūnaha relihijnhaha časapisu niama. — Čyja ū hetym vina, chto pavinien pieradusim dbać ab dabro Pravašlaūja siarod bielarsau? Biazumoūna, u pieršuji čarhu pavinny ab hetym pamiatavać pravašlaūnyja duchoūnyja ūlady. My adnak bačym, što jany ab hetym zusim i nia dumajuć navat. Dyk tak jany, vidas, dbajuć i ab Pravašlaū?

Z. B.



Niedaūna adčynieny tunel Linkolna, jaki lučyc Nju-Jork z Nju-Džersejem u Amerycy. Praviedzieny hety tunel u ziamli miž inšym i pad rakoj Hudson. Praz jahod adbyvajecca kamunikacyja.

Паштовая скрынка

A. Заранку: Верши атрымалі, дзякуем і віаем Вас ізноў на сваіх бачынах. „Новы Год“ ужо неактуальны, рэшту будзем друкаваць. Просім пісаць часцей.

A. Жуку: Атрымалі, дзякуем. „Полацак“, „Школьны год“ паправіўшы надрукую. „Мядзьведжую акадэмію“ перадалі ў „Зорку“ для дзяцей.

F. Вайцілёнку: Атрымалі, дзякуем, будзем карыстаць. Жадаем Вам усяго найлепшага і чакаем павароту.

M. Батуры: Карэспандэнцыю надрукуюм і просім пісаць больш.

Я. Чорнаму: Адзін верш паправіўшы надрукуюм, рэшта ɿслабенкія.

Люка: Карэспандэнцыю друкуюм. „Шл. Мол.“ Вам праз цэлы час высылаецца акуратна, дамагайцеся на пошце. У 1937 г. мелі ад Вас толькі адну карэспандэнцыю, рэшта відаць дзесяз гінула.

Пяцьдзесяцём: З Вашай пастановы зрабілі мы толькі карэспандэнцыю, інакш ня можна, з увагі на цэнзуру.

Г. Новік: Некаторыя верши нішто сабе і будзем іх друкаваць. Радзім Вам больш звярнуць увагі на якасць, а не на колькасць, г. зн. пісаць менш, але лепш апрацоўваць.

П. Граніту: З прысланых вершаў друкуюм адзін, рэшта слабыя і да друку не падходзяць. Часапіс высылаеща Вам акуратна.

M. Jovik: Vieršy Vašy i na hetym raz nie ūdalisia i drukavać ich nelha. Jośc adnak miascy dobryja. Bolej pracujcie nad sabo. Paznajcie dobra bielmovu i litaraturu, tady mo' napišacie lepš.

J. Lachovič: Karespandencyju nadrukujem, rešta ūsio pieradali „Chr.D“

P. Vajtulon i M. Šnajdaru: „Sl. Mol.“ Vam vysylajem akuratna, damahajciesia na svaih poštach. My-ž i hetaj sprawie ūzviersmia ū Dyrekcyu Pošti i Tel. u Vilni.

Zialonskam: Karespandencyju drukujem, dziakujem. Pradmietu muzealnaje vartaści radzim pieradać u Bielarskui Muzej im. Iwana Łuckieviča: Vilnia, Astrabramskaja 9.

Krychu śmiechu

— Bačyš, moj daražeńki, nia možna być lanivym da raboty; kožny musić pracavać i Boh navat skazać: „U pocie čała budzieš jeści chleb svoj.“

— E, ja navat i nie sapreū-by, choc najbolšy kavalak chleba žejeūby.

Maładaja haspadynia da muža:

— Kab nie maja bulbačka i blinki, dyk tvajho chleba daūno-by ūžo nie chvacila!

Рэдактар: Я. Найдзюк.